

СТАБІЛЬНАСЦЬ СТЫМУЛЮЕ ЛЮДЗЕЙ

Віцэ-спікер верхняй палаты парламента Мар'яна ШЧОТКІНА здзейсніла рабочы візіт у Бялыніцкі раён, што на Магілёўшчыне.

У прыватнасці, яна наведала СВК «Калгас «Радзіма» ў рамках адзінага дня інфармавання. Гэтая гаспадарка абраная невыпадкова, піша раённая газета «Зара над Друццю». Менавіта яна з'яўляецца пляцоўкай для пераймання працоўнага і жыццёвага вопыту. Тут штогод дабіваюцца высокіх паказчыкаў у эканамічнай дзейнасці, на высокім узроўні развіты сацыяльная сфера, культура вытворчасці, адбываецца моцнае ўзаемадзеянне паміж усімі сферамі жыцця і дзейнасці вяскоўцаў праз далучэнне да гістарычнай спадчыны і традыцый, прывіцця любові і павагі да малой радзімы, да сваіх каранёў.



Разам са старшынёй СВК, заслужаным работнікам сельскай гаспадаркі Аляксандрам Лапацентавым віцэ-спікер верхняй палаты парламента наведала сацыяльныя аб'екты гаспадаркі: Алею Славы, музей сельгаскааператыва, дзе азнаёмілася з гісторыяй калгаса, захаваннем працоўных дасягненняў і традыцый, якія сёння перадаюцца падрастаючаму пакаленню.

Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі працоўнага калектыву намеснік старшыні Савета Рэспублікі закранула самыя разнастайныя тэмы. У першую чаргу яна падзялілася ўражаннямі ад «Вялікай размовы з Прэзідэнтам», у якой прымала ўдзел. Таксама Мар'яна Шчоткіна акцэнтавала ўвагу на аспектах дзейнасці Саюзнай дзяржавы, функцыянаванні заканадаўчай улады і сацыяльнай накіраванасці бюджэту краіны.

Падчас сустрэчы ўзняўся шэраг пытанняў, якія датычыліся дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне, сацыяльнай абароны шматдзетных сем'яў, пенсійнага забеспячэння...

— Для таго каб жыць камфортна і ўтульна, трэба ствараць неабходныя ўмовы, — падкрэсліла Мар'яна Акіндзінаўна. — А для гэтага кожны павінен працаваць на сваім месцы. Падчас сустрэчы са старшынёй сельгаскааператыва ўпэўнілася, што тут ёсць сапраўдны гаспадар, чалавек, які нераўнадушны да праблем сваіх аднавяскоўцаў, кіраўнік з перспектывнымі поглядамі. У вас закладна адладжана сістэма ўзаемадзеяння ўсіх сфер жыццядзейнасці, падрастаючае пакаленне акружана клопатам з боку і школы, і бацькоў.

Наколькі прыемна бацькам бачыць, што на іх вытворчых аб'ектах вывешаны спісы з поспехамі і дасягненнямі дзяцей у школе. У той жа час і дзеці адчуваюць гонар за сваіх бацькоў у тым, што іх родзічы — перадавікі вытворчасці. Важная і матэрыяльная падтрымка — стыпендыі найлепшым вучням школы, якія аплачвае гаспадарка. У сельгаскааператыве замацоўваюцца маладыя спецыялісты, захоўваюцца традыцыі і гісторыя. Гэта з'яўляецца моцным стымулам для людзей, — ёсць упэўненасць у заўтрашнім дні. Гэтым трэба не толькі ганарыцца, але і цаніць.

Маладзёжны парламентарызм

Стварэнне рэгіянальных маладзёжных парламенцкіх структур ва ўсіх абласцях Беларусі плануецца завяршыць да канца сакавіка бягучага года.

Рабочая група па фарміраванні арганізацыйных і прававых асноў дзейнасці Маладзёжнага савета (парламента) пры Нацыянальным сходзе завяршыла падрыхтоўку рэгламентуючых дакументаў, якія былі прадстаўлены для абмеркавання ўдзельнікам тэматычнага семінара-практыкума, арганізаванага Пастаяннай камісіяй Савета Рэспублікі па адукацыі, навучы, культуры і сацыяльным развіцці.

ЗАКАНАТВОРЧАСЦЬ У ДЭТАЛЯХ

На пачатку тыдня ў Савеце Рэспублікі адбылася сустрэча са слухачамі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Як паведамляе прэс-служба верхняй палаты парламента, для слухачоў акадэміі была арганізавана экскурсія, падчас якой яны азнаёміліся з дзейнасцю Савета Рэспублікі, працэдурай галасавання пры правядзенні пасяджэнняў.

Намеснік старшыні Савета Рэспублікі, нацыянальны каардынатар па МУР Мар'яна Шчоткіна праінфармавала аб рабоце, якая праводзіцца ў Беларусі па дасягненні Мэт устойлівага развіцця. Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навучы, культуры і сацыяльным забеспячэнні Віктар Сірэнка і старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рахманаў



расказалі аб дзейнасці сваіх камісій, законапраектах, якія разглядаюцца,

а таксама адказалі на пытанні слухачоў акадэміі.

НАПЯРЭДАДНІ ПАРЛАМЕНЦКАГА ВІЗІТУ

Пасол Беларусі Ігар ФІСЕНКА сустрэўся з членамі групы дружбы ў Сенаце Францыі.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы наведваў верхнюю палату парламента Францыі. Там прайшла сустрэча з членамі групы дружбы «Францыя — Беларусь». З французскага боку на мерапрыемстве прысутнічалі прэзідэнт групы дружбы Шарль Генэ, а таксама яе члены: прэзідэнт камісіі па фінансах Сената Вінсэнт Эбле і сенатары Рэнэ Данэсі, Фларэнс Лазард і Мары Мерсье.

Дыпламат і сенатары абмеркавалі планы развіцця беларуска-французскіх адносін на гэты год. Так, напрыклад, запланавалі правядзенне двухбаковых сустрэч парламентарыяў дзвюх краін, казалі пра развіццё культурнага супрацоўніцтва, а таксама арганізацыю мерапрыемстваў эканамічнага характару.

У рамках гуманітарнага супрацоўніцтва бакі абмеркавалі ўдзел прадстаўнікоў Францыі ў II Еўрапейскіх гульнях, якія павінны прайсці ў чэрвені ў Мінску.

Асабліваю ўвагу ўдзельнікі сустрэчы ўдзялілі візіту французскіх

сенатараў у Беларусь у красавіку. Гэта будзе першы візіт членаў групы дружбы «Францыя — Беларусь» у нашу краіну. Летась, упершыню ў гісторыі беларуска-французскіх адносін, Сенат Францыі прыняў рашэнне стварыць групу дружбы з Беларуссю. Дзейнасць групы накіравана на пашырэнне супрацоўніцтва пабрацімскіх гарадоў Беларусі і Францыі, усталяванне прамых кантактаў паміж дзелавымі коламі, развіццё двухбаковых адносін у інвестыцыйнай, сельскагаспадарчай, экалагічнай і іншых сферах.

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

ДЛЯ САПРАЎДНАГА ДЫЯЛОГУ

Як ажыццяўляецца ўзаемадзеянне бізнесу і ўлады ў рэгіёнах?

Рэспубліканскі саюз прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў і дыскусійна-аналітычная супольнасць «Ліберальны клуб» прэзентавалі даследаванне «Дыялог бізнесу і дзяржавы ў рэгіёнах: як павысіць эфектыўнасць работы саветаў па развіцці прадпрымальніцтва на лакальным узроўні?».

Летась для стымулявання бізнес-ініцыятывы ў Беларусі былі створаны рэгіянальныя саветы па развіцці прадпрымальніцтва. Як новыя структуры садзейнічаюць дыялогу ўлады і бізнесу на мясцовым узроўні, расказалі прадстаўнікі Ліберальнага клуба.

«У кожнай вобласці намі былі абраны зрэзы з найбольшым і найменшым прадпрымальніцтвам бізнесу і прааналізавана праца за год. І для таго каб паглядаць, як функцыянуе дыялог бізнесу і дзяржавы на рэгіянальным узроўні, мы вывучылі ўзаемадзеянне на прыкладзе Віцебскай вобласці. Намі быў апытаны шэраг лакальных бізнесменаў, прадстаўнікоў аблвыканкама/гарвыканкамаў», — расказаў аб сут-

насці працы **аўтар даследавання Мікіта БЯЛЯЕЎ.**

Праект дазволіў вызначыць праблемныя пункты працы рэгіянальных саветаў па развіцці прадпрымальніцтва, якія перашкаджаюць ім стаць дзейснай пляцоўкай для дыялогу. Але ж гэта хаатычны характар працы без бачання канкрэтных задач. «Мы вывучылі палажэнні многіх саветаў, і сфарміравалася тры мэты, якія існуюць сёння. Першая — дапамога ўсім формам уласнасці. Другая — кансультаванне бізнесу і трэцяя — выпрацоўка прапановаў, — паведаміў Мікіта Бяляеў.

Адна з умоў функцыянавання саветаў — узначальваць іх неабходна прадстаўніку бізнес-супольнас-

ці. Па словах даследчыкаў, гэта ўмова парушаецца ў 41 % выпадкаў.

Няма адзінага падыходу да складу членаў гэтага органа. Дзесьці ёсць саветы з двух чалавек, а ў некаторых раёнах з 27 членаў. Адны з іх складаюцца толькі з прадпрымальнікаў, а ў іншых колькасная перавага ў прадстаўнікоў улады. Адна з праблем і ў тым, што бізнес-саюзы слаба ўключаны ў работу саветаў.

Выпрацаваў Ліберальны клуб і свае прапановы па вырашэнні праблем. Неабходна ўніфікацыя функцыяналу гэтых структур — стандартызацыя мэт, задач і правоў савета, што абгрунтоўвае неабходнасць падрыхтоўкі тыповага палажэння. Распрацоўка гэтага дакумента дазволіць вызначыць ролю і месца саветаў у сістэме ўзаемадзеяння дзяржавы і бізнесу.

У склад саюзаў сёння ўключаны прыкладна

1700 прадстаўнікоў бізнесу краіны, таму ўсе саветы павінны быць у адзінай сістэме ўзаемадзеяння.

«Склад перш за ўсё павінен быць рэпрэзентатыўны ў адносінах да таго бізнесу, які знаходзіцца на тэрыторыі раёна, дзе функцыянуе савет. Калі на тэрыторыі раёна 90 % прадпрымальнікаў займаюцца гандлем, адпаведна, і ў структуры павінен быць такі ж працэнтны склад прадстаўнікоў са сферы гандлю», — акцэнтаваў увагу **суаўтар даследавання Яўген МАРДАСЕВІЧ.**

Праблемы, якія не вырашаюцца доўгі час, аўтары праекта прапаноўваюць старшыні раённага Савета агучаць на сумесных пасяджэннях у вобласці. Мясцовыя саветы павінны мець магчымасць непасрэдна размаўляць з прадстаўнікамі ўлады і калегамі з Савета па развіцці прадпрымальніцтва, створанага пры Прэзідэнце.

Марыя ДАДАЛКА.